

*C.B. ЗЫГМАНТОВІЧ, В.І. САІТАВА*

## **КРАЯЗНАЎЧЫЯ РЭСУРСЫ БІБЛІЯТЭК: СТВАРЭННЕ І ВЫКАРЫСТАННЕ**

Рэалізацыя задач, якія стаяць перад універсальнымі бібліятэкамі як цэнтрамі краязнаўчай дзейнасці, непасрэдна залежыць ад яе арганізацыі. У АУНБ галоўныя абавязкі па краязнаўчай бібліографічнай дзейнасці выконваюцца аддзеламі краязнаўчай літаратуры. У ЦБС да нядаўняга часу падобных струк-

тур не існавала, не прадугледжаны яны і “Тыпавымі штатамі цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь” (1996 г.), зацверджанымі Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. Павышэнне сацыяльнай ролі, ускладненне задач і пашырэнне масштабаў краязнаўчай бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці на сучасным этапе, патрабуе ўдасканалення арганізацыйных формаў гэтай дзейнасці. На нашу думку, наспеў час у АУНБ пераўтварыць аддзелы беларускай літаратуры (Віцебская АБ), беларускай і краязнаўчай літаратуры (Мінская АБ) у асобныя аддзелы бібліятэчна-інфармацыйнага краязнаўства. Неабходнасць павышэння ролі інфармацыйнай дзейнасці па краязнаўству абумоўлівае актуальнасць стварэння інфармацыйных сектараў у складзе гэтых аддзелаў. Актуальным стала і пытанне выдзялення асобных структурных падраздзяленняў – сектараў бібліятэчна-інфармацыйнага краязнаўства ў ЦБС. У многіх ЦБС сёння існуюць краязнаўчыя куткі, інфармацыйныя цэнтры па краязнаўстве, у адзінках – больш акрэсленыя формы – сектары (Навагрудская, Пінская ЦБС), што з'яўляеца адлюстраваннем тэндэнцыі да арганізацыйнага адасаблення гэтай дзейнасці. Асноўным жа фактам, які абумоўлівае мэтазгоднасць арганізацыі краязнаўчых службаў ва універсальных бібліятэках, з'яўляеца павышэнне грамадской ролі бібліятэчна-інфармацыйнага краязнаўства і яго значэння для ўсебаковага інфармацыйнага забеспячэння развіцця кожнага края Беларусі. Аналагічныя з'явы адбываюцца і ў мясцовых публічных бібліятэках многіх замежных краін. Прапанаваная рэарганізацыя дазволіць стварыць рэгіональную службу бібліятэчна-інфармацыйнага краязнаўства, сформіраваць больш прыхільныя ўмовы для супрацоўніцтва з іншымі арганізацыямі, якія вядуць краязнаўчую работу ў рэгіёне, і будзе спрыяць замацаванню лідзіруючай ролі універсальных бібліятэк у інфармацыйным забеспячэнні краязнаўства. Функцыянаванне універсальных бібліятэк у сістэме НТІ Беларусі таксама галоўным чынам будзе звязана з выкананнем імі функцый цэнтраў інфармацыі ў галіне краязнаўства.

Стварэнне самастойных аддзелаў бібліятэчна-інфармацыйнага краязнаўства дазволіць актыўізаць, паглыбіць навукова-даследчую работу ў галіне краязнаўства. На сённяшні дзень цікавыя прыклады з навукова-даследчай, пошукавай работы Гомельскай, Магілёўскай АУНБ заслугоўваюць становічай адзнакі і распаўсюджання іх вопыта.

Універсальная бібліятэка актыўна працуе над стварэннем банка даных краязнаўчых дакументаў. На сучасным этапе адбылося пашырэнне відавога і тэматычнага складу ўключаемых у фонды дакументаў. Аднак у фондах гэтых бібліятэк яшчэ вельмі мала каштоўнай краязнаўчай літаратуры, якая выдавалася ў мінулым і выпускаецца сёння за межамі краіны. Проблемы яе набыцця (у т.л. у выглядзе капіравання) звязаны не толькі з вырашэннем фінансавых пытанняў. Бібліятэкарэй-бібліографы павінны дакладна прадстаўляць крэніцы выяўлення гэтых матэрыялаў, магчымасці іх пошуку і набыцця. Для гэтых мэтаў трэба павышаць крэніцаўскую падрыхтоўку

бібліятэкараў-бібліёграфаў – краязнаўцаў, выкарыстоўваючы розныя формы, у т.л. карыснымі маглі быць пущевадзіцелі па бібліографічных дапаможніках, бібліятэчных зборах, архівах і інш.крыніцах, якія дапамагаюць знайсці документы, прысвечаныя краям Беларусі. Востра не хапае сучасных АВ, камп'ютэрных носьбітаў інфармацыі. У бібліятэках часцей за ўсё няма магчымасці дэманстрацыі відэафільмы аб краі, адсутнічаюць гуказапісы гаворак, спеваў і інш. Значных намаганняў патрабуе прадстаўленне дакументных рэсурсаў аб мінулым і сучасным становішчам асобных этнічных груп (бо краі Беларусі заўжды былі мультыэтнічнымі) і зборы матэрыялаў аб родах. Вялікай складанасцю вызначаецца і проблема фарміравання калекцыі выданняў мясцовых дакументаў, якія маюць шматбаковае значэнне ў краязнаўчай работе.

Пільнай увагі патрабуе далейшае ўдасканаленне краязнаўчых інфармацыйна-бібліографічных рэсурсаў. Інфармацыйным службам па краязнаўстве АУНБ пажадана пашырыць асартымент ствараемых бібліографічных прадуктаў краязнаўчага зместу за кошт падрыхтоўкі інфармацыйных прадуктаў высокай ступені аналітыка-сінтэтычнай апрацоўкі матэрыялу (фактаграфічных баз даных, рэфератыўных, аглядных дапаможнікаў).

Найбуйнейшымі па аб'ёму краязнаўчай бібліографічнай інфармацыі ў бібліятэках з'яўляюцца краязнаўчыя каталогі. У АУНБ ужо працяглы час вядзеца работа над зводнымі краязнаўчымі картковымі каталогамі, якія ў будучым увойдуць як базы даных у аўтаматызаваныя бібліятэчныя сеткі. Аднак на сённяшні дзень існуючыя зводныя каталогі не цалкам адпавядаюць метадычным патрабаванням да гэтых элементаў краязнаўчых бібліографічных рэсурсаў, напрыклад, у Мінскай АБ сабраныя з ЦБС звесткі аб краязнаўчых дакументах не ўключаны ў каталог, хаця ён і названы зводным. Актуальнымі застаюцца пытанні пашырэння ўдзельнікаў-фондаўтрымальнікаў краязнаўчых дакументаў у зводных каталогах; адлюстравання многіх важнейшых крыніц краязнаўчай інфармацыі, у т.л. матэрыялаў з дарэвалюцыйных “Памятных кніжак” і другіх перыядычных і неперыядычных органаў, вельмі каштоўных і шматлікіх польскамоўных выданняў; рэтраканверсіі гэтих каталогаў у выглядзе БД, стварэння высакаякасных слоўнікаў для аўтаматызаванага пошука і інш. Сёння актуальным стала і пытанне аб зводных краязнаўчых каталогах і БД для ЦБС.

На жаль, зацягваеца стварэнне ва універсальных бібліятэках рэпертуарных бібліографічных крыніц мясцовых дакументаў (каталогаў, БД ці паказчыкаў).

АУНБ, асабліва Магілёўская, і, што заслугоўвае спецыяльнай увагі, мноствамі ЦБС (Карэліцкая, Навагрудская і інш.) актыўна ствараюць краязнаўчыя бібліографічныя дапаможнікі. На сучасным этапе істотна адноўлена тэматыка выпускаемых дапаможнікаў, палепшилася методыка бібліографавання. Стабільна, з дастаткова высокай ступенню аператыўнасці выходзяць бягучыя навукова-дапаможныя паказчыкі абласных бібліятэк, выдаюцца комплексныя, тэматичныя, персанальныя і другія краязнаўчыя бібліографічныя

матэрыялы. Аднак відавочна, што бібліятэкам не хапае магчымасцей для стварэння рэтраспектыўных універсальных, комплексных і другіх дапаможнікаў, што крыніца знаўчая база, на якой рыхтуюцца выпускаемыя дапаможнікі, патрабуе пашырэння па храналагічнай, моўнай, відавой прыкметах. Толькі пры такім падыходзе бібліятэкі здолеюць павысіць значэнне сваёй навукова-дапаможнай бібліяграфічнай прадукцыі для карыстальнікаў навукоўцаў і спецыялістаў. Паколькі сёння існуе істотнае адразненне паміж бібліяграфічнай інфармацыяй, якая цытуецца, прыводзіцца ў прыкніжных і прыартыкульных спісах літаратуры даследчыкамі краёў і ў бібліяграфічных выданнях абласных бібліятэк, якія магчыма было выкарыстаць па дадзенай тэматыцы. Таксама неабходна ўзбагаціць сістэмы бібліяграфічных дапаможнікаў новымі іх формамі, жанрамі і тыпамі (краязнаўчых бібліяграфічных энцыклапедый, даведнікаў, уразнастайніць краязнаўчыя календары і інш.). Многія з іх асабліва прыстасаваны для папулярызацыі краязнаўчых ведаў і маглі бы знайсці пашыраны попыт у чытацкім асяродку.